



ПАКУПКІ
Ў ІНТЭРНЭЦЕ.
БЕЗ РЫЗЫКІ

4



Выдаецца
з 9 жніўня 1917 г.

Родная газета на роднай мове



ЗВЯЗДА

15 САКАВІКА 2019 г.
ПЯТНІЦА
№ 49 (28916)

9-24 стар.

**МЯСЦОВАЕ
САМАКІРАВАННЕ**

+TV ПРАГРАМА

ГАЗЕТА ДЛЯ ВЫКАРМІВКІ І ДЭПУТАТАў МЯСЦОВЫХ САВЕТАў

КУДЫ ЕДУЦЬ
ПРАЦОЎНЫЯ
МІГРАНТЫ?

MC



ЦЫТАТА ДНЯ



Ihar ПЕТРЫШЭНКА,
намеснік прэм'ер-міністра:

«Славянскі базар у Віцебску» павінен цалкам адпавядаць чаканням гасцей фестывалю.

Многія замежныя госці на гэтым знакавым міжнародным фестывалі ацэньваюць узровень развіцця культуры ў нашай краіне. Увага пільная не толькі з боку творчых колаў Беларусі і суседніх краін, але і ўсёй сусветнай супольнасці, таму што з многіх кантынентаў традыцыйна прязджаюць да нас глядачы і ўдзельнікі гэтага музычнага форуму».

Дарагія суайчыннікі!

Віншую вас з Днём Канстытуцыі!

Роўна 25 гадоў таму быў прыняты Асноўны Закон нашай краіны, які адкрыў новую старонку ў шматвяковай гісторыі беларускага народа. Гэта знакавая падзея дала магчымасць рэалізаваць імкненне многіх пакаленняў беларусаў быць гаспадарамі на сваёй зямлі, жыць у свабодным, справядлівым і стабільным грамадстве.

Канстытуцыя заклала трывалыя асновы дзяржаўнага суверэнітэту і палітычнага ўпарадкавання Беларусі, устанавіла гарантыі сацыяльных правоў грамадзян, стварыла ўмовы для захавання і прымнажэння гісторыка-культурнай і духоўнай спадчыны нацыі.

Абапіраючыся на ідэі і прынцыпы Асноўнага Закона, краіна дынамічна развіваецца — абнаўляюцца гарады і вёскі, павышаецца дабрабыт людзей, расце яе аўтарытэт на міжнароднай арэне.


Перакананы, што наша моладзь, якая толькі ўступае ў жыццё, унясе свой важкі ўклад ва ўмацаванне незалежнай беларускай дзяржавы.

Шчыра жадаю ўсім міру, добра, шчасця і новых здзяйсненняў на карысць роднай Айчыны.

Прэзідэнт Рэспублікі Беларусь
Аляксандр ЛУКАШЭНКА.

МЫ, НАРОД БЕЛАРУСІ...

З гэтых слоў пачынаецца
Асноўны Закон
нашай краіны,
якому сёння спаўняецца
25 гадоў.



Фота Ганны ЗАНКАВІЧ.

Камунальныя стасункі

ЖЫЛЛЁВЫЯ ЎМОВЫ НА НОВЫ ЛАД

Абараніць правы ўласнікаў, спажывцоў паслуг і іх пастаўшчыкоў

Новае назначэнне чэкаў «Жыллё», магчымасць перавесці арэнднае жыллё ў сацыяльнае, упайнаважаныя асобы для кіравання агульнай маёмасцю, дазвол на пахаванне на закрытых могілках і іншыя змены чакаюць беларусаў у новых рэдакцыях некаторых законаў краіны. Пра новаўвядзенні, якія дэпутаты мусяць разгледзець на вясновай сесіі, раскажаў Юрый ДАРАГАКУПЕЦ, старшыня Пастаяннай камісіі Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу па жыллёвай палітыцы і будаўніцтве.

Чэкі на жыллё

Чарговая рэдакцыя Жыллёвага кодэкса, які прынялі восем гадоў таму, — гэта фактычна настольная кніга на 265 старонак. Вясной яго разгледзяць у другім чытанні і, пэўна, ён будзе прыняты, спадзяецца старшыня.

З новага дакумента, у прыватнасці, выдаляць норму, якая датычыцца прыватызацыі жылля. Паколькі з 1 ліпеня 2016 года такая магчымасць была спынена, то ў новым дакуменце не павінна быць раздзела адносна пытання, якое ўжо не існуе, лічыць Юрый Дарагакупец:

— Грамадзяне дагэтуль намагаюцца рэалізаваць чэкі «Жыллё», якія яны не маглі выкарыс-

таць у свой час. Мы вернемся да гэтага пытання, калі будзем разглядаць закон пра імяныя прыватызацыйныя чэкі. Камісія хоча прапанаваць пашырыць сферу дзеяння чэкаў «Жыллё», бо асабліва шмат просьбаў паступае ад састарэлых людзей, якія хочуць выкарыстаць свае чэкі на рэканструкцыю кватэры: правесці газ, адрамантаваць дах, замяніць вокны... Аднак гэтыя людзі не падпадаюць пад палажэнне, што дазваляе прызнаць іх асобамі, якія маюць патрэбу ў паляпшэнні жыллёвых умоў. Тым не менш яны заслужылі нейкія прэферэнцыі ад дзяржавы. Магчыма, хоць бы некаторыя катэгорыі вызначаць.

СТАР. 4



КОРАТКА

• В'етнам плануе стварыць у Беларусі вытворчасць гарбаты і кавы.

• Мінскія чаргавікі змогуць пабудаваць кватэры ў Смальячах па заяўным прынцыпе. Кошт квадратнага метра чакаецца ніжэйшы, чым у сталіцы.



• У школах Беларусі правядуць маштабную рэвізію спортыўнага інвентару і дакупяць неабходнае.

• Па ініцыятыве Беларускага таварыства абароны спажывцоў у 2018 годзе кампенсавана Bt500 тысяч урун.

• Месячнік па добраўпарадкаванні і наведзенні парадку на зямлі стартаваў у Гомельскай вобласці.

• У Турцыі адкрылася самая вялікая ў Еўропе бальніца. У бальнічным комплексе больш за 3,6 тысячы ложка-месцаў і 131 аперацыйная.

ISSN 1990 - 763X



9 771990 763008



Падпішыся на «Звезду» — і выйграй карысны приз!

Працягваецца падпіска на II квартал 2019 года

ЗАСТАВАЙЦЕСЯ З НАМІ - БУДЗЕ ЦІКАВА!